

проза

проза

Уладзімір Сыцяпан



...Бацькавы: кепка,
шалік, паліто... Яшчэ
пахнуць тытунём...

Бацька і Барселона

Аповесць

*На той бок ракі
перакідаць каменьчык
бацька навучтыў.*

Бацьку прысыніў аднойчы, хоць згадваю яго ледзь ні штодня. Сон быў кароткі. Тры імгненыні. Паніношнаму — адзін ня надта доўгі план. Але ў маіх снах выява аб'ёмная, стэрэаскапічная, і адразу бачу ўсё: і здалёк, і зблізу, нават зверху.

Бацька быў па-моднаму, прыгожа апрануты. У жыцьці ён так не апранаўся аніколі. Ён ня вымавіў нават слова. Стаяў і глядзеў. Так стаіць чалавек, які ўпэўнены — побач анікога, ён сам-нансам. Твар, вочы такія, быццам ён у лесе, пад высокімі соснамі, ці ў чыстым полі, дзе апроch даля-

глядуды, травы пад нагамі ды неба над галавой ніводнай жывой души.

Першае, што мяне ўразіла — модная вопратка, а другое — месца, краявід нетутэйшы. Месца пазнаў імгненна. Барселона, віа Грацыя, вітрына кніжнай крамы. Бацька за мяжой! Такога не было, ды і быць не магло.

Дзіўны сон; бязгучны, яркі...

Я прахапіўся, схадзіў папіў вады. Доўга глядзеў у вакно на начны Менск, на Купалаўскі сквер, на выхапленую і абмаліваную праҷектарамі бронзавую постаць Купалы з кійком і аперэтачнай рукой на сэрцы...

На прастытутак, якія сядзелі на трапейбусным прыпрынку і чакалі, чакаюць і будуць чакаць аж пакуль не разъвіднене...

Узяў цыгарэту, зацягнуўся.

Зялёныя лічбы на гадзінніку паказвалі 3:17.

Спаць не хацелася.

Пра Гішпанію, Каталонію, Барселону я яму не расказваў. І ў маёй новай кватэры ён ня быў, хоць абяцаў, распытваў, што да чаго, колькі, дзе. Я маляваў план, тлумачыў, што дзе стаіць, што перарабіў, і колькі гэта каштавала. Сумы, асабліва бацькам, я звычайна вымаўляю асьцярожна...

Ён казаў, што зімой абавязкова прыедзе. Я ж абяцаў паказаць тады фотакарткі і кіно пра свае штогодныя вандроўкі на бераг Міжземнага мора. Абяцаў, абяцаў, але так і не склалася, не атрымалася, не зраслося — адным словам, не пасьпей.

Для яго, што Барселона, што Парыж, ці Лондан, што Рым, што Токіо з Пекінам — далёка-далёка, недасягальна...

Зразумела, экран каляровага тэлевізара — дзірка, праз якую можна ўбачыць далёкі сьвет. Але экран — шкло, хоць і празрыстае. А яму б, ведаю было цікава адчуць смак марской вады і водар паветра, гарачыню высокага паўднёвага сонца, дакрануцца да цыратавага камля платана, белых съценаў, пакаштаваць гішпанскага віна, піва, як лёд халоднага, пякучае гарэлкі, ежы...

Пасыль інсульту ў бацькі пачала балець галава. Яму навыпісалі процыму розных таблетак. Ён іх глытаў, глытаў, а потым кінуў, бышцам іх няма. Вынайшаў свой сродак змаганьня з надакучлівым болем, і як палічыў — найлепшы з усіх існуючых. Ён пачаў піць каву. Па ўласна распрацаваным графіку. А вось паліць так і ня кінуў амаль да апошніх дзён жыцця. У любові да кавы і цыгарэтаў мы з ім, як і ў шмат чым яшчэ цалкам супадаем.

Кава і цыгарэты...

У Барселоне яму было б добра.

Там моцная і духмяная кава на кожным кроку, процьма самых разных цыгарэтаў, папіросаў, тытуно любых гатункаў: ад съветлага, як пясок, да амаль чорнага, як ноч, доўгіх і кароткіх, тонкіх і таўстых цыгараў. І ўсё гэта можна паліць дзе і калі заўгодна, амаль паўсяоль, а ня толькі там, дзе дазволена.

Каву бацька піў пяць разоў на суткі. За два тыдні сыходзіла трывія стракатыя кансантоўкі. Я прывозіў розную: змолатую, у зернях, распушчальную, дарагую і танныю, нямецкую, калумбійскую, польскую, індыйскую... Ён зрабіў выбар, спыніўся на бразільскай, распушчальнай, палічыў, што гэтая кава лепей за іншыя ратуе ад болю. На вялікі кубак сыпаў пяць лыжачак з добрым верхам і столькі ж цукру. Заліваў кіпенем і павольна разъмешваў. Потым рабіў колькі глыткоў і пачынаў скручваць цыгарку. Ад крамных цыгарэтаў і папіросаў ён адмовіўся гадоў шэсьць таму.

Сам навучыўся вырошчваць, сушыць, рэзаць і правільна захоўваць табаку. Паслья яго застаўся цэлы меж тытуну — моцнага неверагодна, ад слабенькай зацяжкі перахоплівае дыханье, зацінае горла, і, як на мой густ, то съмярдзючага. Але тут нашыя густы не супадалі.

Мама рассказала, што за колькі дзён да съмерці, а можа нават за тыдзень, бацька быў зусім слабы, ён папрасіў яе скруціць цыгарку. Яна круціла, круціла, тытунъ сыпаўся, папера разгортвалася, цыгарка разваливалася... Бацька пасьміхнуўся і махнуў рукой. Прашаптаў, каб кінула марны занятак. Я да нясьцерпнага болю ў сэрцы адчуваю, як яму хацелася зацягнуцца, глынуць горкага дыму, адчуць сябе ранейшым, дужым...

Шкадую, што мяне на той час не было побач.

Першы і апошні глыток кавы, як першая і апошняя зацяжка цыгарэты — самая смачныя.

Позні вечар. Задушлівая съпёка. Іду па праменадзе да гатэльнай штучнай прахалоды. Мой, да гэтага выдатны, настрой, калі на душы было пуста, лёгка і съветла, сапсаваў афіцыант. Разам з попельніцай зынёс філіжанку з апошнім глытком кавы. Я яго разумею, ён хацеў як лепш...

... а мяне агарнуў сум. Такое бывае пад блізкімі паўднёвымі зорамі. Ня хочацца піць, бо разумееш, што алкаголь ад суму не пазбавіць, не ўратуе.

Надакучвала ісьці — спыняўся, глядзеў на рыбакоў, якія павыносілі на пляж з блізкіх да берагу вілаў пластыкавыя сталы і крэслы, пазакідалі, а потым паўстаўлялі ў мокры пясок шыкоўныя вуды, і сядзяць, смокчуць віно, слухаюць радыёпрыёмнікі.

Чакаюць разъняволеныя каталонскія рыбакі, калі рыба схопіць кру-

чок з ракаўкай-слімаком, заглыне і вуда сутаргова закалоціца, затрыміць, зазывініць бліскучая нітка, і з яе сыпануцца кропелькі салёныя вады, а вудзільна сагнецца ў бок ціхага начнога мора, катушка нярвова захрубасціць...

Рыба ня бралася...

Нясыцерпна захацелася пачуць родны голас. Тэлефоны і съметніцы ў маленькіх курортных гарадках — паўсюль, ці не на кожным скрыжаваньні.

Падыходжу да першага таксафону пад пластыковым купалам. Пачынаю спрабаваць прабіцца праз голас робата-гішпанца і праз доўгія гудкі да Менску.

Аблом! Тэлефон адключаны: зразумела — дачка съпіць.

Набіраю нумар бацькоў. Упэўнены, што не атрымаецца. Касыю-коўка — гэта ня Менск, нават ня Гомель. Ведаю, што позна, розыніца ў дзьве гадзіны. Позна, але палец ціскае зграбныя металічныя кнопкі з лічбамі.

Гудок... Гудок... Гудок...

І раптам бацькаў голас — “Алё?”.

Голас гучыць зусім побач. Нават палохаюся ад нечаканасці.

Зрываюся на крик.

— Алё, алё! Тата, гэта я!

— Ты, а што здарылася?

— Нічога... — супакойваюся. Чую, як першая манета загрымела ў нетры тэлефона.

— Я ў Гішпанії.

— Дзе?

— Побач з Барселонай...

— У Гішпанії, а я думаў ты — з дому і нешта здарылася.

Рэха апярэджвае слова, накладаецца на бацькаў голас. Ён тлумачыць, што мама паехала да сястры, а ён ня съпіць яшчэ таму, што сёньня ўдзень выдralі зуб, прычым няўдала. Зуб, які выдralі, працягвае балець, вось ён і сядзіць, пакутуе, палиць...

Пасля маіх пытаньняў і прапановы схадзіць у бальніцу, дадае, што заўтра з раніцы абавязкова пойдзе да стаматолага. Разважае, што там, відаць, застаўся аскепак корана...

Даведваюся, што ўвечары была сапраўдная залева, а цяпер ціха і цёпла.

Манеткі зынікаюць адна за адной. Гудкі. Вешаю слухаўку.

На душы съветла і ціха.

Іду да гатэлю. На рыбакоў не гляджу. Уяўляю, як бацька ўздзявае акуляры, падыходзіць да палітычнай карты ў перадпакоі, павольна вядзе пальцам па склізкай паперы ад Менску да Барселоны. Ён заўсёды цікавіўся палітыкай і паказваў, рассказваў мне малому, дзе якая краіна.

Тады, на праменадзе, пад ніzkімі сузор'ямі-крыжамі паўднёвага неба, мне і ў галаву не магло прыйсці, што з выдранага зуба пачнуцца яго пакуты, пачнецца невылечная хвароба, імя якой — рак.

Адно, у чым я быў упэўнены, і ні хвіліны не сумняваўся, да доктара бацька, хоць і абяцаў, ня пойдзе. Будзе крывіцца, паліць і трываць да апошняга.

І яшчэ, я ведаў напэўна, гадзінаў у пяць, на сывітаньні, ён пап'е кавы, салодкай-салодкай, выпаліць уласна зробленую горкую цыгарку...

Сыйдзе з пятага паверху. Вынясе з сутарэнняў свой ровар. Прышпіліць драўлянай прышчэпкай калашыну і паедзе на агарод, на грады, дзе працы, асабліва напрыканцы лета — мора.

*Гэта ён — тата...
На дарослым ровары
Езьдзіць навучыў.*

У Гатычным квартале Барселоны, недалёка ад порту, стомлены блукальнем па вузенькіх брукаваных вулічках і завулках-дварах, зайшоў у бар. Цяжкія, срэбна-шэрыя, патрэсканыя дзъверы з каламутным шклом, жалезная ручка, адкаваная каталонскім кавалём напрыканцы пазамінулага стагоддзя. Уваходжу, вітаюся. Мае “Ола!” застасцца без адказу. Тры каменныя прыступкі ўніз. Адразу каля дзьвярэй — барная стойка з мармуровай, у павуце расколінаў, плітой. Уражаньне, самае першае — гэтую пліту скралі з могілак, а надпісы зьбілі... Мураваныя сьцены, з якіх аблушчылася фарба, іржавыя ланцугі, колькі якароў, компас, медны звон і розная, звязаная з марамі і караблямі, драбяза. Адным словам, усё сапраўдане і старое-старое.

Гэты барчык я ня здолеў знайсці ні на другі, ні на трэці год. Маленькі барчык. А згадваю яго вось чаму. Блямкнуў, відаць, ад скразьняку, медны звон пад ніzkай столілью. Блямкнуў ціха, прыглушана, я яшчэ падумаў, што павук абгарнуў яго сівой павутой. Я сеў на высокае, не скрунуць, крэсла да стойкі. Падсунуў да сябе попельніцу з караблікам, адлітым на донцы.

Пачаў аглядацца. У куце пад акном сядзеў стары гішпанец. Такі стары, што сваёй нерухомасцю нагадваў манекен-скульптуру. Працаваў вентылятар, хвалі паветра варушылі рэдкія валасы...

Драпежны профіль, бронзавая зморшчаная скура.

Стары павярнуўся да мяне.

Ярка сінія вочы! Ярка сінія, а не блакітныя, валошкавыя — сінія, і ўсё! Такія, як марская вада, калі глядзіш на мора сонечным днём з высокага месца, з гары, са стромы...

Гішпанец міргнуў і перавёў позірк на сваю чарку. Потым падняў правую руку, счарнелую, ссохлую ад пражытых гадоў і пякучага

сонца. На сярэднім пальцы бліснуў цяжкі залаты пярсыёнак з чорным агатам, а потым стары апусьціў руку на стойку. Мне падалося, што яна ўпала. Пярсыёнак звонка цокнуў. Рэзкі гук у нечым падобны на той, як разбіваеца аб кафляную падлогу крута зваранае яйка. Пальцы старога знайшлі чарку.

На гук зъявілася круглатварая, маладзенская дзяўчына з перафарбаванымі з чорнага ў саламяны колер валасамі. Яна вынырнула з цемры нізенькіх дзьвярэй, якія хаваліся пад палітай, шчыльна запоўненай бутэлькамі.

У чарку паліўся напой з рэзкім пахам лімону і сыпіту. Выраз твару “гішпанскага канкістадора”, які захаваўся, дажыў да трэцяга тысячагоддзя, не загінуў, не патануў, не памёр з голаду і не сканаў у пакутах ад трапічных хваробаў Паўднёвой Амерыкі, застаўся нязменным. Тая ж адсутнасць і недатыкальнасць, тая ж, усё тая ж пагарда, уласцівая захопнікам і пераможцам. Можа адно вочы крыху пацянмелі.

У іх зъявілася глыбіня акіяну.

Бліснуў пярсыёнак, бронзавая рука з чаркай спынілася перад бяззубым ротам.

Дзіўна, круглатварая бармэнка не разумела па-ангельску, не разумела яна і па-гішпанску, відаць, была з каталонскае вёсачкі. Але неяк дамовіліся, паразумеліся...

Я піў каву, паліў і глядзеў на старога гішпанца...

Абрыс ягонай постаці, непадуладнай разбуральнаму часу, профіль, як з манеты, урачыстыя рухі, механічна-будзёныя і адначасова рытуальныя, залаты пярсыёнак з чорным агатам, дым цыгарэты ў касыцяным мундштуку, кава ў шклянцы... Свайм у барах і кавярнях каву падаюць толькі ў шкляным посудзе, у чараках, падобных да нашых стограмовікаў.

Гішпанец з ярка сінімі вачымі...

Гэты барчык, занядбаны, партовы, абсалютна не разылічаны на турыстаў, бяззубы дзед, скульптурны, як рэльеф на магільнай пліце — дазволілі адчуць Гішпанію, Барселону, нораў вандроўнікаў-захопнікаў, доўгую вялікую гісторыю краіны на беразе мора — убачыць, запомніць, дакрануцца...

У бацькі былі сінія вочы. Не блакітныя, не валошкавыя, а сінія! Такія, як мора, як вада ў калогах сонечным восеньскім днём...

У Гішпаніі смачнае піва. Там ёсьць рознае: нямецкае, ірландскае, дацкае, мексіканскае, амерыканскае, адным словам, на любы густ, назваў і гатункаў не пералічиць. Я каштаваў рознае, але ўпадабаў мясцове “Эстрэла” — яно ёсьць паўсюль: на пляжах, пад чараповыім парасонамі, у маленькіх гарадках і вёсачках, на чыгуначных станцыях, у метро, на цэнтральных вуліцах у кафэ, у барах, у рэстаранах.

Смачнае лёгкае піва “Эстрэла”. Да Барселоны я піва ня піў, не падабалася, не разумеў смаку. А бацька піва любіў. Прыйносіў, сядаў пад акном, на сваё месца, на драўлянае крэсла, зробленае яшчэ дзедам, і піў праста з рыльца.

Заўсёды прапаноўваў мне, а я заўсёды адмаўляўся...

Апошняя тыдні жыцьця бацька ня мог глытаць. Пухліна, якую апраменявалі, распаўзлася і з роту перайшла ў горла. Зубы-пратэзы ён зьняў яшчэ раней і таму выглядаў нязвыкла, састарэла... Ён адмаўляўся ад любой ежы, што толькі ні гатавала і ні прапаноўвала мама.

Яму захацелася піва. Мама хуценька схадзіла ў краму, прынесла. Ён піў яго з лыжачкі, выпіў за дзень бутэльку. А потым і ад піва адмовіўся...

Я палюбіў піва ў Барселоне, там яго піць прыемна. Гэты занятак не напружвае. Сядзіш на якой-небудзь віа, пад парасонам, у зручным крэсьле і пацягваеш нясьпешна прахалодны, залацісты смак. П'еш і разглядаеш тое, што перад вачамі. А выява зъмяняеца штохвіліна.

*Бацькавы: кепка,
шалік, паліто... Яичэ
нахнуць тытунём.*

Свой самы лепшы, самы дарагі бярэт я набыў у маленъкай краме, на скрыжаваньні вулачак, усё таго ж прапахлага цвільлю і тынкам Гатычнага кварталу. Утульная крама з металічнымі ралетамі на вокнах і дзывярах.

На сіесту, а сіеста доўжыща з адзінаццатай гадзіны да шаснаццатай, яна заўсёды зачыняеца. Гішпанцы любяць і ўмеюць адпачываць. Гаспадар крамы, я мяркую, баск — бо мой чорны бярэт баскі. З сярэдзіны вішнёвы шоўк і чырвоная з золатам лэйба, якая і сьведчыць пра паходжаньне бярэта. Гандляр ветлівы, але не нахабны, не настырны. Пасыля таго як я зайшоў і павітаўся, ён зачыніў дзверы на замок. Мяне, турыста з далёкай, невядомай для яго зямлі, такія дзеяньні насыцярожылі. Не напалохалі, бо я ня надта палахлівы, а менавіта насыцярожылі і зъдзівілі. Потым я ўсё зразумеў. Гандляр глядзеў на мяне, а я на яго. У краме пасыля трываліціградуснай сыпёкі і таптаньня па ўласным цені, прахалодна...

Азіраюся, аглядаюся — бачу вітрыны з чорнымі бярэтамі, паказваю пальцам, спрабую тлумачыць адразу на трох мовах. Гладкапаголены чарнявы і спрытны баск ківае — вочы блішчаць. Гучыць: “Сі, сі!” Але ён не здymае з вітрыны жаданы бярэт, а хапае мяне за руку і вядзе да стала, на якім паверх цыратавай стужкі-метру ляжыць вялікі драўляны цыркуль. Гандляр мерае маю галаву жоўтым лакавым цыркулем, а по-

тым стужкай, і зьдзіўлена цоке языком. Зьдзіўленьне і ў яго зялёных вачах. Перамервае па другім разе, пасьміхаецца, але ня зьдзекліва, а прыязна. На хвіліну зынікае, каб зъявіцца з высокай кардонкай. Урачыста ставіць яе на стол, падымае накрыўку. Кардонка поўная чорных бярэтаў. Мне ён паказвае, дэмантруе верхні і адкладае яго на цыркуль. Другі, пяты... Нарэшце гандляр падае, ці не прадапошні, з кардонкі. Ён трymае яго на руках, як талерку, разгорнутую кнігу, птушку. Прымерваю перад лустэркамі ў лакіраваных рамах. “Сі!”, — кажу задаволена. “Сі! Сі!”, — ня менш задаволена адказвае баск.

Мы з ім амаль сябры. Мы за суверэнітэт і незалежнасць сваёй зямлі. Ён — горнае, я — балотна-лясной. “Ес! Гут! Добра！”, — кажу задаволена. Баск ківае, съмыецца. Пальцы съціскаюцца ў кулакі. Ес! Гут! Сі! Я паказваю кулак. Мы паразумеліся. А ўсё таму, што я набыў у маленькай краме на скрыжаваныні вуліцаў не каўбойскі капялюш, не каланізатарскую панамку колеру хакі, не самбрэра, не саламяны камбаджыйскі брыль, не бейсболку з ангельскім лэйблам, ці амерыканскім пасяста-зорным съцяжком, не турэцкую фэску, ні габрэйскую ярмолку, а чорны баскі бярэт — прости і дасканалы. І бярэт яго баскае зямлі мне да твару, і гандляр-баск адчувае, што яго бярэт мне падабаецца...

Я разылічаюся за набытак. Мы паказываем адзін аднаму кулакі — на разывітаныне, на ўдачу. Ён адчыняе замок, глядзіць мне ўсьлед.

Мой ценъ зъмяніўся. Мне здаецца, што і сутнасць мая стала іншай. Адчуваю сябе вольным і дужым. Іду вузкай вулічкай, збочваю, зноў шыбую, съпяшаюся да мора, там у мяне сустрэча. Вуліца стала такой вузкай, што цыратавага метра было б зашмат, зусім цесна.

Вялізны мурын-бамбіза з магнітафонам на плячы ідзе насустрach. Не разымінуща. Да нігера-бамбізы крохаў дзесяць. Грыміць музыка, аглушальна грукочуць афрыканскія тамтамы. Нігер раптам зынікае, як пад зямлю правальваецца. Ён уплішчыўся ў глыбокі дзъвярны праём, уплішчыўся разам са сваёй музыкай. Праходжу. Кулакі расыціскаюцца.

Папраўляю бярэт...

На другі год я тро разы падыходзіў да любімае крамкі, але яна была зачыненая. Сталёвыя ралеты закрывалі вокны-вітрыны.

І ня дзіва... Барселона, Мадрыд, ды ўся Гішпанія тымі днямі мітынгавалі. Вялізныя, шматтысячныя дэмантрацыі плылі па вуліцах, віравалі на плошчах. На грудзях дэмантрантаў — блакітныя стужкі. Гішпанія абуралася з дзеянняў баскіх тэрарыстаў. Баскі ўзрывалі, палілі прыгожыя машыны, бралі закладнікаў — патрабавалі суверэнітэт. Мітынгі з дэмантрацыямі запаўнялі тэлевізійны эфір, з іх пачыналіся навіны, і па сто разоў, па розных праграмах паказвалі вялізныя натоўпы і партрэты закладнікаў.

Той год я не набыў сабе новы берэт. А ўсе свае кепкі раньняй вясной завёз бацьку. Яму падабаліся кепкі. Колькі памятаю — кепка пры ім, вясной, улетку, восеньню. У кепцы хадзіў і яго бацька — мой дзед. Кепкі — у нас сямейнае, і калі б ня той баскі бярэт, я і сёньня насіў бы шэрную кепку.

Калі я быў маладзеішы, бацька аддаваў мне свае кашулі, пінжакі, гальштукі. А вось абутак не. І не таму, што шкадаваў, а проста ў яго памер меншы.

А калі я хацеў зрабіць яму падарунак, то звычайна купляў пальчаткі, або чаравікі. Пальчаткі амаль заўсёды губляліся, зынікалі. Калі па адной, а калі парай. І аднойчы ён сказаў, каб я не прывозіў пальчаткі, бо яны ў яго не жывуць, некуды зынікаюць, а маці тады сварыцца, кажа, што ён не беражэ сынавы падарункі.

А чаравікі ж не губляюцца аніколі...

У чорных лёгкіх і прыгожых чаравіках, якія мінулым годам я прывёз яму ў падарунак, у якіх ён ні разу не прайшоў па вуліцы, тату і пахавалі.

Пра Гішпанію і Барселону, пра сініе Міжземнае мора і парослыя нізкім, рэдкім лесам шэрыя горы, пра дарогі ўздоўж берагу, на якіх забаронена спыняцца, і таму дзівіцца бясконцай панарамай даводзіцца, калі імчыш на вялікай хуткасці...

Я расказваў сябрам, сваякам, суседзям, былым і новым, карацей кажучы ўсім, хто бачыў і хто ня бачыў Каталонію.

Згадваў съяты-фэсты, калі, зачыняюцца ўсе да адной крамы, калі немагчыма памяняць даляры на песеты, калі на вуліцах граюць музыкі, а людзі съпяваюць, танчаць і п'юць маладое віно...

Расказваў пра вэнджанае мяса — хамон, пра сыр, крэветкі, з якімі добра п'еца піва, пра вялізных крабаў і кальмароў, гумова-сълізкіх, пра розную рыбу, выкладзеннную на кавалкі лёду...

Пра доўгі, краю не відаць, шырокі пляж, пра цёмназялёнія кедры і пра фінікі, якія падаюць з пальмаў пад ногі...

Пра вілы, пабудаваныя франкіскімі палкоўнікамі і генераламі, пра чаратовыя балоты ўздоўж берагу мора пад старажытнай Тарагонай, у якіх гібелі легіёны Македонскага...

Пра тунэлі, прабітыя ў гарах. Заязджаеш — і праваліўся ў нач, у сон, а вочы пры гэтым застаюцца шырока адкрытымі...

Пра кляштары на даляглідзе, пра маленькія замкі, пра вінаграднікі на кожным прыдатным кавалачку зямлі... Пра заводскія мікрараёны, шматпавярховікі, шэрыя і занядбалыя, на гаўбцах якіх панавешана зылініялых апранахаў...

А яшчэ пра сымардзючага жабрака-валасцугу ў вагоне шыкоўнае электрычкі, якому вымушаны даваць гроши, каб ён не стаяў побач, а як мага хутчэй сышоў прэч... Пра залатыя ўпрыгожаныні, без якіх

гішпанец — не гішпанец: ланцужкі, бранзалеты, пярсыёнкі зіхаціць на мажных кабетах і маладзенькіх дзяўчатах, на чыноўніках у чорных стройчыках, на гандлярах, на паліцыянтах і кіроўцах таксовак...

А яшчэ каталонцы любяць съпяваць у вагонах метро і доўгіх падземных, гарачых, як пекла, пераходах. Бачыў чыноўніка ў чырвоным матацыклетным шаломе — ён стаяў побач з матаролерам, чакаў дзяўчыну і гучна съпяваў. Паліцыант спыніўся побач. На два галасы яны прасъпявалі куплет. Паліцыант сышоў, але пры гэтым працягваў на-съвістваць мелодыю...

Пра вялізны, колеру съвінца вайсковы карабель, які быў самым агромністым у порце. Памятаю нумар яго — 117. Белыя лічбы на шэрым баку. Агромністы карабель — маўклівы, як прывід, і побач сноўдаюць на хвалях, хістаюцца-пагойдваюцца маленікія стракатыя ад съязжкоў яхтажкі...

Пра непрыгожых гішпанскіх жанчын і на зайдрасьць дагледжаных дзяцей...

Пра, пра, пра...

Мастака-будаўніка-архітэктара-вар'ята Антонія Гаўдзі, які зрабіў з Барселоны БАРСЕЛОНУ... Пра Саграду з крыжамі-зорамі на вежах. Вежы Сабора па вечарах зсяюць, і відаць іх ад усюль, бо яны — неад'емная частка каталонскае сталіцы, яе блакітна-ружовага краявіду. З чым іх параўнаць? А ні з чым, яны самі па сабе... Трымаюць засмужанае неба і трымціць, зіхаціць, плывуць вузкімі ветразямі на даля-глядзе... Пра бетонныя лавы і гнутае, нібыта ветрам, ці плынню ракі, жалеза кратай і агароджаў — ліхтары Гаўдзі, лавы Гаўдзі на віа Грацыя...

Пра, пра, пра...

Дом на гары, фундацыю Хуана Miro. Карціны ў пакоях-залах, без іх не зразумееш Гішпанію, як без іерогліфаў Кітай, ці Японію. Агромністия цяжкія габелены, скульптуры з пазелянелай бронзы з драўлянымі ўстаўкамі, да якіх цягне дакрануцца рукой, пагладзіць, як плячо любімай жанчыны...

Пра Пабла Пікаса і яго музей, дзе жывуць інфанты...

Пра фокусніка Сальвадора Далі і яго дом...

Мне хапала, для адчування паўнаты жыцьця, гораду: вірлівага і стрыманага, съяточнага і трагічнага, стракатага і шэрага, працятага сонцам і змрочнага. У музеі я заходзіў, каб пасядзець у прахалоднай цішыні, каб адпачыць і перавесьці дух... Карціны, скльптуры, малюнкі я ведаў, бачыў, калі гартаў альбомы, і, насамрэч, на съценах залаў, яны не надта зъдзіўлялі. Менавіта такімі я іх уяўляў.

У Барселоне мастацтва паўсяуль, толькі глядзі. Спыніўся на вуліцы — зазірні ў адчыненае вакно, ці дзверы. Можаш убачыць расьпісаную дзвесьце гадоў таму высокую столу: анёлы, аблокі,

птушкі, ці краявід у цяжкой раме з абшарпанай пазалотай, ці гатычны кандэлябр з тонкімі пальцамі-свечкамі. Мне падабаецца зазіраць у вокны. Іншаземцам гэта даруюць. Што з іх возьмеш? Сёньня яны ёсьць, а заўтра будуць далёка-далёка...

Аднойчы я сядзеў за кубачкам кавы, пад вялізнымі платанамі. З дрэваў сыпалася лістота, гарачы вецер гнаў яе па вуліцы, і лістота шапацела, трымцела шаргацела. Я заплюшчыў вочы, скаваныя за шкельцамі цёмных акуляраў, съцішыўся. Мне падалося, што вакол хутка перагортваюцца кніжныя старонкі. Сотні старонак, тысячы, мільёны...

Пахла восеньню. Не нашай беларускай, у якой вільготны пах блізкага дажджу, грыбоў, вады і пакуль яшчэ амаль зялёнаага лісьця, а сухой і гарачай, з каменным пылом і водарам тытунню, з вострым пахам парфумы і сувежай анілінавай фарбы.

Калі я зняў акуляры, то ўбачыў маладую дзяўчыну...

Чорная доўгая бліскучая спадніца, бурштынавая кашуля без каўняра. Чорныя, неверагодна густыя, як навальнічная хмара, валасы, мармурова-малочны твар. Дзяўчына прайшла побач, чырвоныя вусны крывіліся, я гэта пасыпеў заўважыць...

У Гішпаніі на тысячу жанчын — прыгожая ўсяго адна — і гэтая была той адзінай з тысячы, а можа і з мільёну. Франсіска Гойя мог адпачываць з усімі сваімі аголенымі і неаголенымі Махамі. Дзяўчына — гішпанка, не цыганка, не габрэйка, а самая што ні ёсьць гішпанка. Я выхапіў з пляцака фотаапарат, ускочыў, пабег, дагнаў Барселонскую прыгажуню. Паднёс камеру да вока, прыцэліўся, скапіў яе мармуровы профіль...

Націснуў кнопку...

Фоцік загудзеў і пачаў перамотваць стужку.

А прыгажуня спынілася побач з чорна-лакавымі дзъвярыма. Паставіла на калена скураны партфельчык, дастала з яго ключы, адчыніла зграбнымі ключыкам замок, расхінула цяжкія дзъверы з вітражом... Крыўдна, але яна нават не зірнула на мяне — незнамца з чорнай “мыльніцай” у руках, якая гудзела, гудзела, гудзела... аж пакуль не зачыніліся дзъверы.

У першыя разы я фатаграфаваў бясконца і паўсяоль, бывала, што за дзень сыходзіла цэлая стужка, усё падабалася, зьдзіўляла... А потым я перастаў здымачь, бо зразумеў марнасьць гэтага занятку. Ні фотакарткі, ні відэа аніколі ня змогуць перадаць тое, што бачыш. Фотаздымкі спыняюць імгненіні, а горад, Барселона — жыве, рухаецца, дыхае...

Лепш праста глядзець і ўсмоктваць уражаньні, запамінаць дэталі, сачыць за сонечным промнем на баракальным карнізе сабору, за хісткім адлюстраваньнем сьпічастых вежаў у вадзе, за лёгкімі

кrokamі цыбатага падлетка па парэнчыне акведуку часоў Рымскай імперыі ў Тарагоне, за яго срэбным калматым сабакам на доўгім бліскучым лан-цужку...

Назіраць за старымі гішпанцамі ў шэрых кепках і белых кашулях, якія сядзяць у вулічнай кавярні, п'юць кальвадос і сочаць праз сіняваты дым сваіх цыгарэтаў, які сплывае, зынікае разам са зъменлівым на-тойпам замежных турыстаў...

А можна стаяць або сядзець на прамінадзе, слухаць усхліпы і шэпт мора, цікаваць за геямі, якіх на пляжы процьма, якія мілууюцца бесса-ромна, лашцаць адзін аднога, а потым ідуць да мора, каб зайсьці ў салёную воду і там стаяць, абдымацца і глядзець на далягляд...

Гішпанцы, калі і зъдзіўляюцца нечаму, то не съпяшаюцца сваё зъдзіўленыне паказваць.

Кожны раз, калі бываю ў Гішпаніі, абавязкова прыходжу ў Бар-селонскі порт. І ня дзеля таго, каб зрабіць колькі здымкаў “на доўгую памяць”, на фоне караблёў, каралеўскага палаца, помніка Хрыстафору Калумбу...

Прыходжу, каб прайсьціся па мосьце, пасядзець на лаве, выпаліць цыгарэту і ўбачыць, як адплываюць яхты і караблі, каб адчуць, як павольна цячэ час. Цячэ, адыходзіць, як тыя караблі, але ў адразъ-неньне ад іх, не вяртаецца...

А яшчэ для таго, каб падзвівіцца на рыб, якія ўспыхваюць срэбнай луской у сонечных промнях, плаваюць праста тут, пад мостам, пад нагамі, побач з бетоннай набярэжнай. Я заўсёды кідаю ў мора колькі манетак. Заўсёды — бо прагна жадаю, хачу спадзявацца, спадзяю-ся абавязкова вярнуцца ў гэты горад. Манеткі ляцяць, зырка ўспых-ваюць у блакітна-зялёной водзе, а вялікія рыбы імкліва хапаюць іх, глытаюць...

Гішпанскія манеты: з дзірачкамі і праста круглыя, з выявамі, архітэктурных помнікаў, спартоўцаў, караля Хуана Карласа...

Манеты з дзірачкамі...

Калі труну з бацькам апусьцілі ў дол, калі мама на імгненіне зьне-рухомела, падняла вочы да хмарнага (вось-вось ізноў пойдзе дождж) неба, я дастаў з кішэні партманетку, выкалаці ў далонь гішпанскія песеты і сыпануў іх на вечка труны...

Зъбягаў, съцякаў, абсыпаўся струменьчыкамі залаты жвір, згасалі зыркія манеткі...

Зыніклі, пераўтварыліся ў еўра гішпанкія манеты, а беларускіх і так даўно няма...

Няхай з ім там — будуць песеты, прывезеныя на вясковыя могілкі з берагоў Міжземнага мора, з Барселоны, у якой ён ня быў аніколі і пра якую я не пасъпей яму расказаць.

*На тым беразе:
лодка, вогнічча, бацька.
На тым беразе...*

Менск, кастрычнік, 2002

